

# Агляд сайтаў, прысвечаных нефармальнай адукацыі

Сайт Віртуальнага рэсурсовага цэнтра для НКА. Віртуальны рэсурсовы цэнтр — інтэрактыўны віртуальны інструмент падтрымкі дзейнасці шырокага кола некамерцыйных арганізацый Расіі, рэсурсовых цэнтраў для некамерцыйных арганізацый, прафесійнай супольнасці трэнераў-кансультантаў некамерцыйнага сектара. Віртуальны рэсурсовы цэнтр аб'ядноўвае ў сабе інфармацыйныя, метадычныя, адукацыйныя, камунікацыйныя і іншыя рэсурсы для прафесіяналаў некамерцыйнага сектара.

Віртуальны рэсурсовы цэнтр з'яўляецца асноўнай часткай адзінай сеткі Trainet (Training Net), задача якой — інтэграцыя сеткавых рэсурсаў у Інтэрнет, звязаных па функцыі з развіццём трэцяга сектара ў Расіі.

**На сённяшні дзень часткай сеткі Trainet з'яўляюцца:**

- <http://www.trainet.org/>  
Віртуальны рэсурсовы цэнтр для НКА;
- <http://www.trainet.org/communities/>  
Сістэма падтрымкі Інтэрнет-супольнасцяў "Расійскія некамерцыйныя сеткі";
- <http://www.ngo.ru>  
Каталог грамадскіх рэсурсаў Інтэрнет NGO.RU
- <http://fair.trainet.org/>  
Віртуальны кірмаш сацыяльных праектаў і паслугаў
- <http://safelove.trainet.org/>  
Сацыяльная рэклама ў Расіі
- <http://www.trainet.org/ngos/volga/>  
Каталог некамерцыйных арганізацый Волга-Вятскага рэгіёна

**Сайты супольнасцяў:**

- <http://isarrfe.trainet.org/>  
Дальнеўсходні віртуальны рэсурсовы цэнтр для НКА;
- <http://fundraising.ngo.ru/>  
Сайт супольнасці прафесіяналаў па фандрайзінгу;
- <http://nycr.trainet.org/>  
Сайт супольнасці моладзевых і дзіцячых грамадскіх арганізацый;
- <http://www.youthforum.redcross.ru/>  
Сайт сеткі моладзевых груп Расійскага таварыства Чырвонага Крыжа.

**Сайты арганізацый:**

- <http://strategy.trainet.org/>  
Сайт Фонда "Стратэгія"
- <http://www.trainet.org/marshak/>  
Сайт Фонда ім. С.Я. Маршака
- <http://www.trainet.org/danko/>  
Сайт Уладзімірскай абласной грамадскай арганізацыі ДАНКА.

## www.trainet.org



Паколькі Trainet знаходзіцца зараз у стадыі станаўлення, яго стваральнікі гатовыя бясплатна ці ўмоўна бясплатна падтрымліваць любыя ініцыятывы па стварэнні ў Інтэрнет-прасторы механізмаў узаемадзеяння, якія будуць рэальна дзейнічаць як унутры трэцяга сектара, так і па-за яго межамі. Trainet зараз мае ў сваім распараджэнні для гэтага ўсе неабходныя рэсурсы і магчымасці. Любая інтэграцыя рэсурсаў і стварэнне механізмаў узаемадзеяння магчыма толькі ў партнёрстве. Далучайцеся!

Сайт [www.trainet.org](http://www.trainet.org) утрымлівае багатую інфармацыю, звязаную з працай некамерцыйных арганізацый. Так, у раздзеле "Бібліятэка" можна знайсці літаратуру па рознай тэматыцы (па працы з рознымі мэтавымі групамі, па арганізацыйным развіцці НДА, межсектарным узаемадзеянні) — большасць выданняў даступныя ў электронным выглядзе. У "Метадычным фондзе" знаходзяцца матэрыялы для правядзення трэнінгаў і кансультацый па розных аспектах дзейнасці і развіцця НКА: дызайн трэнінгаў і трэнінг-праграм, метадычныя матэрыялы, камплекты раздаткавых матэрыялаў для правядзення трэнінгаў і да т.п. Аднак, значная частка матэрыялаў у поўным варыянце даступная толькі пасля рэгістрацыі. На дадзеным сайце таксама можна знайсці спасылкі на сайты фондаў, міжнародных арганізацый, пазнаёміцца з аносамі праграм, трэнінгаў, канферэнцый, конкурсаў. Задаць любое пытанне, што тычыцца дзейнасці некамерцыйных арганізацый і трэцяга сектара ў цэлым. Таксама праз базы дадзеных сеткі trainet можна знайсці спецыяліста неабходнага профілю для правядзення таго ці іншага мерапрыемства альбо правядзення кансультацыі, а таксама ўнесці свае дадзеныя ў каталог спецыялістаў.

Акрамя ўсяго названага Віртуальны рэсурсовы цэнтр прапануе паслугі па распрацоўцы вэб-сайтаў, кансультаванні, навучанні, доўгачасовай вэб-падтрымцы, веб-хостынгу і г.д.